

# Фемінізацыя беларускай мовы

АРНОЛЬД МАКМІЛІН

**Гарбацкі, Уладзіслаў**

*Аб фемінізацыі беларускай мовы: фемінізацыя *nomina agentis* і пэўных ініх катэгорый у сучаснай беларускай мове:* эсэ. belarusians.co.uk:

Лестэр, 2012. 99 с.

Гласарый. Бібліографія. 4.20 фунтаў (папяровая вокладка)

ISBN: 0956795106.

Гэтая невялікая манаграфія, сціпла названая эсэ, Уладзіслава Гарбацкага (літаратурны псеўданім Уладзіслава Іванова) – адна з першых прац у заблытаным свеце беларускай арфаграфіі і словаўтварэння. У ёй разглядаецца пытанне фемінізацыі вузкой лінгвістычнай катэгорыі, а менавіта агентываў – *nomina agentis* – назваў пасад, тытулаў, прафесій і тыпаў прац. Пад фемінізацыяй варта разумець выкарыстанне суфіксаў жаночага роду. Галоўная мэта кнігі – прапанаваць шляхі супраціву працяглай русіфікацыі ці каланізацыі беларускай мовы, асабліва моцнай паміж 1930-мі і 1950-мі гадамі, калі беларускія лінгвісты рабалепна пераймалі сваіх расійскіх калег. Кніга таксама прысвечана выбару паміж наркамаўкай і тарашкевіцай, хоць ніводзін з правапісаў не ўплывае наўпрост на фемінізацыю мовы. У кнізе абмяркоўваецца і фемінізм, пры гэтым адзначаецца, што далёка не ўсе сучасныя феміністкі лінгвістычныя свядомыя і паслядоўна выкарыстоўваюць жаночыя формы агентываў.

Як Гарбацкі падкрэслівае ў прядкове да кнігі, народная мова мае шмат фемінізаваных канчаткаў, але літаратурная мова, сформаваная ў савецкія часы, у гэтым сэнсе выглядае аднабакова скіраванай. Яе закансервавалі ў Акадэміі навук: усякае неакадэмічнае новаўтварэнне лічыцца здрадлівым, а фемінізацыя не ўпускаецца ў літаратурную мову, хоць гэта і пярэчыць памкненням нашаніўскага перыяду і Яна Станкевіча, аднаго з першых найвыдатнейшых беларускіх лінгвістаў (с. 11–15). Аўтар не выдае, нібыта яго ідэі бездакорныя, але спадзяеца, што пераканае чытачоў у неабходнасці “гендарнай роўнасці” ў беларускай мове – роўнасці, якой няма ў расійскай мове. Дарэчы, яго каштоўны гласарый з больш чым 500 словаў утрымлівае толькі цяжкія і супярэчлівія выпадкі і аблічае больш простыя выпадкі сло-

ваўтварэння, якія не выклікаюць сумневаў ні ў афіцыйных, ні ў незалежных выданняў.

У другім раздзеле, “Феміністычны дыскурс” (с. 21–30), падкрэсліваецца, што феміністкі, пад упрыгожваннем англофоннага і расійскага мыслення, не цікавяцца фемінізацыяй беларускай мовы (с. 21–22). Памылковая думка пра тое, што заўсёды патрыярхальная расійская мова ўзбагачае беларускую, – гэта, паводле аўтара, яшчэ адна форма каланізацыі, хоць ён прызнае, што чистая мова сама па сабе не прыводзіць да дэмакратыі (с. 26). Ён сцвярджае, што ў беларускай мове ў мінулым заўсёды была тэндэнцыя да фемінізацыі і яна захавалася цягам усяго перыяду поўнага занядбання мовы, з XVII да пачатку XX стагоддзя. Хоць гэта, зразумела, і слабое суцяшэнне пры згубе нацыянальнасці, тым не менш гэтая рыса ахавала беларускую мову ад празмернага ўрэгулявання моваў у імперыі (с. 29). Таму мова беларускага Адраджэння мела моцную тэндэнцыю да фемінізацыі (с. 30).

У самым доўгім раздзеле, “Лінгвістычны дыскурс” (с. 31–61), Гарбацкі абмяркоўвае два правапісы, даводзячы, што тарашкевіца – на баку якой былі Станкевіч і Язэп Лёсік, – відавочна, больш радыкальна супрацьстаіць панавальнай русіфікацыі, з яе калькамі, у тым ліку жаночых суфіксаў, апісаных у рэтраграднай кнізе М. Я. Цікоцкага “Стылістыка беларускай мовы” (1976). У “Стылістыцы” фемінізацыя падаецца ўсяго толькі як асаблівасць размоўнага стылю (с. 39). Гістарычнае даследаванне М. А. Паўленкі “Нарысы па беларускаму словаўтварэнню. Жаночыя асабовыя намінацыі ў старабеларускай мове”, што з’явілася двумя гадамі пазней, было больш дальнабачным, хоць аўтар і не праводзіў паралелі з сучаснай мовай (с. 45). Больш сучасны лінгвіст, Павал Сцяцко, у “Культуры мовы” (2002) не абмінае пытання жаночых намінальных формаў, якія ён выводзіць за межы размоўнага стылю. Гарбацкі пералічвае і аргументуе ўжытак разнастайных суфіксаў, якія ўтвараюць слова для апісання жаночых асоб, распаўсюджаных у мінулым і існых цяпер, такіх як *-оўк-a*, *-ух-a*, *-юх-a* і – найбольш папулярны – *-к-a*, падкрэсліваючы, што празмерная свабода ў словаўтварэнні таксама небяспечная (с. 51). Акрамя гэтага, ён адзначае адваротны працэс маскулінізацыі каля трывіаці назваў прафесій, такіх як, напрыклад, *далярка > даяр* (с. 52). Апошняя частка гэтага раздзелу кнігі прысвечаная назоўнікам ніякага роду (аўтар называе іх эпіцэны, спасылаючыся на тое, што гэтае слова ўласцівае многім мовам, у тым ліку англійскай, хоць у англійскай яно абазначае толькі двухполых або бясполых людзей). Гарбацкі, падкрэсліваючы, што назоўнікі ніякага роду часта ігнаруюцца, заўважае, што на сённяшні момант яны не ўтвараюцца і не фіксуюцца ў беларускай мове (с. 60). Назоўнікі, утвораныя ад дзеясловаў, як, напрыклад, вынаходца і літаратуразнаўца, успрымаюцца большай часткай людзей як назоўнікі

мужчынскага роду, хоць яны мусіць быць без вынятку назоўнікамі агульнага роду (с. 55–56). Замежныя пазычаныя слова таксама ўспрымаюцца як назоўнікі мужчынскага роду, што сведчыць, паводле Гарбацкага, пра бедны стан жанчыны ў сучаснай Беларусі і, напраўду, у Расіі.

Чацверты раздзел называецца “Этналагічны дыскурс” (с. 63–65) і апісвае экспедыцыю па Віцебскай вобласці, падчас якой выяўляюцца тамтэйшыя лінгвістычныя ўтварэнні, якія маглі бытагаціца беларускую мову. Асаблівую цікавасць выклікае апісанне моўных практик (у асноўным русафонных) старавераў, якія сведчаць пра моцную тэндэнцыю беларускай мовы набліжацца да сваёй, па сутнасці, жаночай прыроды. Пры гэтым прынята лічыць, што гэтыя іншадумцы захоўваюць старыя і чистыя формы расійскай мовы (с. 64–65).

“Эстэтычны дыскурс: пісьменнікі (мужчыны і жанчыны) пра фемінізацыю мовы” – так называецца пяты раздзел (с. 66–70). Прывклады, якія Гарбацкі прыводзіць з тэкстаў пісьменнікаў (у асноўным 1920-х гадоў), цікавыя не толькі партрэтамі жанчын, але і багатай мовай і дзёрзкай фемінізацыяй назваў прафесій, пасад і г. д. (с. 66–67). У творах Зарэцкага, Мрыя і Гарэцкага, напрыклад, няма такіх барбарызмаў, як жанчына-ўрач; уплыў расійскай мовы ўзмацніўся пасля Другой сусветнай вайны, але ўжо ў канцы Савецкага Саюза многія пісьменнікі, такія як Арлоў, Іпатава, Рублеўская, паўсталі супраць тагачасных лінгвістычных нормаў і фемінізавалі многія назвы (с. 68). Аўтар лічыць, што пісьменнікі вясковага паходжання карыстаюцца больш багатай мовай, чым гарадскія (хоць і Арлоў, і Рублеўская гарадскога паходжання, яны, безумоўна, шырока адукаваныя ў лінгвістычным сэнсе). Ён настойвае на tym, што фемінізацыя *nomina agentis* уласцівая беларускай мове, яна ўзбагачае і ўпрыгожвае мову (с. 70).

Такім чынам, Гарбацкі паказвае маштаб русіфікацыі беларускай мовы і лічыць, што фемінізацыя, апісаная ў манографіі, – гэта адзін са спосабаў беларускага супраціву каланіялізму. Яго бібліяграфія актуальная, але, натуральна, абмежаваная ў сувязі з інавацыйным характарам даследавання. Невялікую, але акуратна складзеную і інтэлектуальна насычаную кнігу можна атрымаць, звярнуўшыся па адрасе: 25, The Circus, 12, Highcross Lane, Leicester, LE1 4SN. Яна заслугоўвае месца ва ўсіх славянскіх бібліятэках і зацікавіць чытачоў, што займаюцца постколоніяльнымі тэорыямі, фемінізмам і дбаюць пра будучыню адной з самых багатых славянскіх моваў.